

# Сучасність

ЧЭРВЕНЬ-ЛІПЕНЬ 1989 № 4

БЮЛЕТЭНЬ  
КАДРЫНАЦЫЙНАЕ  
РАДЫ  
КАНФЭДЭРАЦЫ  
БЕЛАРУСКИХ  
СУПОЛAK

## ШУКАЙЦЕ...

У 1921 г. у Вільні вышла ў съвет парадаунача невялікая праца цікавага і самабытнага беларускага мысліуці Гната Абдзіраловіча /Гната Канчэускага/ "Адвечным Шляхам / до съледзіны беларускага съветагляду/". Праца, якая даволі засяроджана выразіла духовая пошукі часткі беларускай інтэлігенцыі ў пера - ломных для гісторыі Бацькаўшчыны перыяды, праца, без якое наурал ці здолеем мы добра зразумець, чаму прадстаунікі беларускай інтэлігенцыі апнуліся на розныя бакі ня толькі палітычных межаў, чаму Ніка Купала называе сваю п"есу "Тутэйшыя" "трагічна - съмешлівымі сценамі" /разрадка аут.—у./, не аразумеем сэнсу багата якіх дзеяу гэтае п"есы / толькі летась вернутае чытачам / ды навогул шмат што з реаліяў тагачаснага жыцця, тых адрезкаў гісторыі, якія сёньня хаделі б мы ведаць бяз "белых плямаў".

Чым жа адметная гэтая праца? Найперш тым, што бадай упершыню у самым широкім культурным, гісторычным, гісторыка-історычным кантаксьце ставіцца ды адмыслова вітрашае ўсю беларускага съветагляду, тае съпесцікі, якіх упарты не хадалі зауважыць розныя імперскія навукоўцы зь іх ідэаламі "од тога до тога" ды "Святой Русі" /Захадні ды Усходні вучонны у "Тутэйшыя"/. Паводле І.Абдзіраловіча, гэтая съпесціка развязвалася з геаграфічных, гісторычных, палітычных ды ідэялагічных асаблівасціяў становішча Беларусі ў Еўропе. Месцыячыся блізка ў сэрцы кантыненту, Беларусь даволі часта аказвалася арэнай сутыкненняў і, у той жа час, пэўным пунктам раўнавагі розных культурных ды палітычных павеваў. Затым пра "сярэднестатычнага тутэйшага" нельга было сказаць, што ён праваслаўны альбо каталік, вуніт альбо язычнік і да т.п.

Вось гэтая "еўрапейская сярэдзіннасць" прыводзіла ня толькі да того, што Беларусь /у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага ды Жамойцкага/ давала узоры демакратичных інстытутаў ды плуралізму /талерантнасці/ эўрапейскага значэння, але й да пэўнае "правінцынасці" на дэугія стагодзідзі /для Усходніх суседа — Науточна-Захадні край, для заходніх — "Крэсы всходніе"/.

Менавіта паміж гэтымі Сылтай ды Харыбдаў Захаду і Усходу ляжыць, паводле І.Абдзіраловіча, гісторычны шлях беларусаў. "Незалежніцтва" У пэўным сэнсе, так. Сам ён не хаваў сваіх сымпатыяў да ідэі самастойнай беларускай дзяржавы насьці. Але й не зусім так, бо ён лічыў, што самея на сабе не залежнасць яшчэ нічога не вyrашае, калі не скіраганая на нешта больш високае ды чалавече. І з гэтага пункту І.Абдзіраловіч сур'ёзна крытыкуе чиста палітычную мітасцю "незалежнікаў".

Чым жа недаспады І.Абдзіраловічу Захад і Усход /пад якім ён разумеет ня толькі былую Расійскую імперыю, але і гэтаксама Савецкую Расію/ Перадусім іхным "месіянствам", паміненнімі пераадаўчай чудоў лычыцё на сюлькы: Захад — сваім індывідуалізмам і зьяўгай да калектынасці, грамадзянасці; Усход — сваім "звышкалетыўізмам" зь нівеліваннем індывідуальнасці. Але гэта не азначае, што І.Абдзіраловіч варожа ставіцца да Захаду і Усходу.

Наадварот. Ен перакананы, што высьце — у разумным спалучэнні таго каштоунага, што ёсьць у заходніх ды Усходніх тыпах эўрапейскай культуры, а менавіта прынцып вольнага творчага чалавека-калекцыўістэ. і таму зусім натуральная гучыць у книзе: "Наша пакаленіе павінна стаць апошнім чарадом пад пахмурым памагнаннем Скарны: "І на Усходзе, і на заходзе — шукайце!". "Трэці шлях", які пропануе І.Абдзіраловіч, — гэта шлях творчасці, шлях паступовага духовага ўзвышэння чалавека, як адзіны рутунак ад краінасціяу "звышкалетыўізму" і "звышіндывідуалізму". Цікава, што ў сваіх гуманістычных пошуках І.Абдзіраловіч даволі блізка надходзіць да некаторых падстэрэовых цэнтральных марксізму /я і ён, між тым, заўсята крытыкавау/.

У гэней невялічкай нататцы немагчыма наўважаць закрануць уесь комплекс праблем гэтай багатай на думкі працы. Ды й чытачы самия зробіць свае вынікі.

Зерне кінута пачыналыкамі. Якое ж іво будзе ў наступніку, — залежыць ад ашчаднасці і творчасці і сучаснікаў.

## УНУК

## АДВЕЧНЫМ ШЛЯХАМ

Час, калі трэба журнала  
Душою на съвежых магілах  
Пуста-прынёшыся днёу.

М.Багдановіч

/Часъвячыцца У.І./

Беларусь, як граніца паміж Усходам і Захадам. Грунтоўная адзнака беларускай гісторыі — духоўнае ваганье паміж Усходам і Захадам. Тыповыя адзнакі Усходу і Захаду. Мэсцыянізм Усходу і Захаду.

Наш час — часы агульной заблутанасці, часы паўстання праменных, быццам, ідэалаў ў іх канечнага зынікання праз нядавні час... Тоё, што раней здавалася чистым і съветлым, што дзённа аплітае юнітэвым брудам і пылам. Так зынікаюць праменные ідэалы, пакідаючы роспач і безнадзеянасць. У такія часы адзінокая чалавечая душа шукае, пераглядаючы усё тое, што здавалася каштоуным, съятным і хаданым.

## І.

На беларускую справу прызвычайліся глядзець, як на нешта надта нявыразнае, на маючее ў сабе духу жывога, катормы можа дайце беларусам права на законнае сярод іншых народаў існаванье. У нявыразнасці беларускай культуры хочуць бачыць духовую съмерць народу, яго няздольнасць свой уласны ідэал. Фармальна мі павінны згадаці, што у нас неа-кressлена культура, што у нас смутны гісторычны шлях, але ў гэтым ня можна бачыць духоўнай беднасці нашага народу, яго няздольнасці уласным крокам ісці да вытворэння уласных форм і жыцця, — не, жыццёвый академізм і даводзяць аб іншым, што навет меней здольнін, меней сільныя народы вытворылі культурна-вызначанае жыццё. Калі беларускі народ не стварыў выразнай культуры, дык гэта дзеяць таго, што ў гісторычнай спадчыне яго была вялікая

трагедыя народнага духу, якую перажыць выпала толькі двум-тром эўрапейск ім народам: Беларусь ад X веку і да гэтай пары фактычна зъяўляеца полем змагання дзвох кірунку эўрапейской, пэўне — арыйской, культуры — заходняга і усходняга. Граніца абодвух упльываў, падзяляючы слаўянства на два станы, праходзіць праз Беларусь, Украіну і хаваеца ў балканскіх краёх.

Дзесяцёхвяковое ваганье съведчыць пра тое, што беларусы, як украінцы і балканскія славяны не моглі шыра прылучыцца ні да аднаго ні да другога кірунку. Мы не зрабіліся народам усходу, але не прынялі й культуры Зах. Эўропы. За ўесь час нас пачалі зваць цёмным, дзікім народам.

Толькі та форме мы лічыдіся католікамі, або праваслаўнымі, грамадзянамі Масквы і Рәсей, або Польшчы. Направер мы былі благімі сънамі і цэркви і касцёлу, і "ојскугру" і "отечства". Толькі найбóльш дрэнныя, духовна-распушнія элемэнты нашага народу, як дауней — шляхта, а у аднонія часы — частка страціўшай сувязь з народамі інтэлігэнцыі, упяклі ад беларускага карэнья, пакідаючы народ на свой уласны лёс. І народ застаўся жыць сам па сабе: духовым жыццём — з ідэаламі і пераконаннямі паганскаі веры, гаспадарчым — з прадпрадвечнымі прыладамі земляробства: сажой, драўлянай бараной, цэпам і жорнамі, у тым "вечным бары", аб каторым так жудасна піе наш беларускі паэт.

Але адмовіўшыся ад карысці выразнай культуры у яе поўнасці, народ схаваў незалежнасць свайго духу. І вось, зараз, калі набіжаеша вялікі крызіс датых часовых ідэалаў, калі ўся культура знаходзіцца ў небясьпеці і гатова разваліша ў руіны, беларускі народ, — як бышам зынімаючы з яго векавыя ланцуті, — прабуджаецца да жыцця, да шукання новых ідэалаў, да стварэння новых падставаў чалавечага жыцця.

Гэта — праўда, што мы мала маєм, гэта — праўда, што мы шукалі па чужых дарогах і, не знайшоўши, або здрадзілі бацькаўшчыну і шлі да чужынцаў, або вагаліся паміж варожымі кірункамі. Але зараз прыходзяць часы, калі багач зрабіўся бедаком і пойдзе на вялікі шлях шукаць з намі, гаротнымі новага багацця, новага чалавечага ідэалу. А з глыбіні вякоу пазірае на нас Скарны, такі-ж вагаўшыся і шукаючы, і, жадаючы нас, кажа: "Над зімнымі хвальмі Дзевіны я быў візантыйцам — Юрый, а у Krakave, куды мяне пацягнула за эўрапейскую ведай — лацінікам Францішкам. А дапрауды, я ня быў ні Юрый, ні Францішкам, а быў вольным, незалежным духам, якога вы шукаеце, духам агульначалавечым толькі ў беларускай скуры. Шукайце-ж!"

Х Х Х

Ваганье паміж усходам і заходам і шчырая няпрыхільнасць ні да аднаго ні да другога — зъяўляеца асноўнаю адзнаку гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарны, аб якім да гэтай пары няведама, хтоён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той і другі разам, адбівае гэтае зъявішча беларускага духу ў індывідуальнай народнай інтэлігэнцыі. Гэту рысу беларуская народная інтэлігэнцыя захавала і да нашай пары, але як бачым, на тое ёсьць гістарычны прычын.

У X веку славянічна прымае хрест, а разам шмат чаго, як спадчыну з гаспадарсцьвеннага, эканамічнага і духовага устрою Візантыйска-Рымскай Імперыі. Заходнія славяны бяруць лацінскі узор, усходнія — візантыйскі. Беларусь апніяеца паміж варожымі кірункамі. Об'ектынн стан рэчаў вымagaе прыняцця новае культуры, але гэтая культура ня творыцца арганічна, а накідаецца неперапрацаваная народным духам. Усходнія і заходнія славяны прымаюць эўрапейскую культуру з яе фармальнага боку. Беларусь з гэтага часу пачынае вагацца. Як тая Рагнеда, узятая у палон кі. Валадзімірам, Беларусь павінна хрысціць сваіх дзяцей пад прымусам на усходнім узор, але выковавае

іх на стары капы паганцамі, у нялюбасці да усходняга хрысціянства. Крывавая баражба паміж кіеўскімі і полацкімі /беларускімі/ князямі візначае той час беларускай гісторыі і адбіваеца навет у "Слове аб палку Ігараве", дзе плецца аб вялікай бойцы на Нямізе, на Менеску. Гэты-ж літаратурны памятнік адбівае і другую рысу тагачасных беларусаў: зрабіўшыся хрысціянамі, яны не запомнілі аб сваіх ста-

рых пераконаннях; князь Усяслау Чараунік — добры хрысціянін: ён слухае утраню у Полацку, але абыртае сівым вауком і бяжыць да кіеўскай Сафіі на абедню.

Прыхільнасць да старой паганскаі веры зрабіла тое, што у XIII в. Беларусь злучаеца з "паганскай" яшчэ Літвой. Мусі-быць, зыніч літоускага князя гарэу ярчай, чымоя крыжы кіеўскага князя і польскага караля.

Часы Гэдыміна, калі кругом пачалося збіраные славянскіх земляў: на усходзе — Калітой, на Захадзе — Лакеткам, а асабліва часы Альгерда і Вітаута даводзяшь, што беларускі народ выказаў шмат гаспадарсцьвеннай, арганізацыйной здольнасці. Пасыпех Масквы сапсаваў Літве-Беларусі зыдзейсніць аб "яднайне "усея Русі". Візантыйская культура з яе ідэяй сама — дзярдаунасці дапамагла Маскве стварыць з часам Русі, фінскіх і татарскіх земляў вялікую моцную дзяржаву. Беларускае ваганье і нявыразнасць зрабіліся у тых часы фатальнымі. Некрэсленая палітыка Вітаута, яго прыхільнасць да польскага шляхоцтва, яго нявызначаная адносіны да беларускіх князёў і народу, зрабілі тое, што Беларусь траціць гаспадар-сцьвеннную незалежнасць, а разам і магчымасць выказаць свой культурны твар.

Паміралі паганская багі, а новых так і ня прыгнаў беларускі народ. Прышла реформація, кінуліся беларусы шукаць новае слова, але і новае слова іх не задаваліла. Толькі старыя муры па вёсках і мястэчках съведчыць, што у самае сэрца Беларусі прышло кальвінскіе казаныне, але не затрималася, памёрла. За ім прышло католіцтва. І вось, прыпадкова, дзеля чиста-тэрыторыяльнай стычнасці то з усходнім, то і заходнім культурай, беларусы падзяляючы на дзінне часткі, але засваючы варожымі і няпрыхільнымі да абедзівых.

З гэтага часу ваганье народнага разуму і сумлення ня перанікаюцца. Гэтаму ваганью пачынае адпавядаць і блутанье па нашым краі дзярдаунай граніцы. То далёка на усход заходніць яна і ў тых паветах, дзе цяпер запомнілі аб польскім панаванні, захаваліся граматы і гербы "Gospodara Korola ego miasta sklewanaj remiasci Zukgimonta" і Уладыслава і іншых, то наадварот, у глыбіні Літвы вырастает магільны курган "ваяводы рускага цара" — глыбока ў нашай староніцы гаспадары тады казацкія шаблі.

Так плылі вякі. І зноў, на нашай памяці плюць воду з Дняпра польскія коні, а праз колькі тыдняў над Бугам і Віслай гарыць нялічаны дымны агні вірагаў і чувашь маркотную белгарскую песню.

Да нашага часу беларускі народ ня стаў і апору і усходній і заходній хвалі і яны вольна пракочваюцца над яго галавой. Страціўшы ў сабе вольнага пагана, што маліўся плю, зыліваўся духам з вялікімі сіламі зямлі, пляю прыгомня песьні, сустракаючы вясінікамі вясну, або хаваючы Купалу, што мог вольна адпавядаць і вольнаму дыханью ветру і руху свае душы, — страціўшы ўсё гэта, беларус ня убачыў нічога прынаднага і у новым складзе жыцця. Упльвы заходу і усходу у перакручаных, спэцифічна славянскіх, часам карыкатурных выразах, круцілі і гвалцілі душу беларуса, толькі прымушаючы яго убачыць, што у чужой скуры заусёды дрэнна, што трэба вытварыць нешта сваё, роднае, блізкае, арганічнае. Шмат вякоу беларусы вялі змаганье з чужынскімі варожымі упльвамі за сваю душу, і, здаеца прыбліжаюца часы, што будзе яна вольнай. Жыццё ставіць мену старжытным ідэалам і кліча беларускі народ, зыняважаны і забіты, ісці і нароўні з іншымі на будоўлю новага агульна-чалавечага ідэалу.

У гэты час, хай будзе нашым правадыром і сьветачам старажытны Скарына, "доктар лекарскіх навук з слаўнага места Полацку", што хадеў лячыць беларускі народ праменіямі духоўнай асьветы. Ен на сабе адчуу гвалт чужацкіх культур і ня признаў іх сваім у сваім сэрцы. Першы ад усіх пазнаў, што толькі праз развіцьцё асабістага і народнага духу дойдзем мы да ўсечалавечага ідэалу, і на музыкую простую мову пераклаў Сьв. Кнігу -- тады адзіны праменічк ўсечалавечнасці.

За ім цятнеша карагод, што шукалі свайго уласнага духу, вагаліся, расчароўваліся і гінулі.

Не знайшоу свае прауды вялікі Адам і загінуу на чужыне з болем у сэрцы; блуталіся рамантыкі, у глыбіні сэрца хаваючы нуду і скаргу. Наша пакаленіне павінна стаць апошнім чародай пад пахмурным пажагнаньнем Скарыны: "І на ўсходзе і на заходзе — шурайце!"

Даўгія вялікі беларусы стаялі на раздарожжы: адзін шлях кіраваўся на заход, другі на ўсход; так нашы съцежкі, пачынаючыся разам, расходзіліся у розныя, пракіунныя бакі.

Прауда, вызначанасць абодвух культурных тыпau пад упрыгам часу вельмі сапсавалася: ўсходняе жыцьцё прымае заходнє-ўральскія адзнакі і наадварот; цяпер трудна казаць аб розніцы, якая існавала паміж візантызмам і лацінствам, але, у кожным разе, і да гэтай пары мэцна адчуваючыя культурныя асобынасці абодвух тыпау.

Аб духовым выглядзе ўсходніх славянін казалі шмат. Найболей выразнаю адзнакаю іх харарактру з'яўляеща нахіласць да ўсяго скрайнага, выразнага, ясна-падкрэсленага. Усходні славянін ня любіць нічога палавіннага, вечна шукае нейкай агульной, аднаў ітнай формы, якой і пасъвячае сваё жыцьцё. Выкаваная на візантычных узорах, так вырасла маскоўская гаспадарсьцьвеннінасць, якой былі пасъвечаны усе другія бакі культурнага жыцьця краю. Прыхильнасць да выразнай аб"яднаўчай формы, да аканчальнага і бязумоўнага правядзення яе ў жыцьцё вызначилася ў ідэі адзінай палітычнай улады. "Уся улада цару" -- гэты покліч так блізкі па свайму палітычнаму зъместу да лёзунгу сучасных ўсходніх максімалісту: "Уся улада саветам", і у абодвух выпадках паказвае, што іх дух -- не затрымлівающы на сърэдзіне, што кожную форму трэба правясьці ў найбольшай чыстасці.

"Коль любіть -- так без разсудку,  
Коль ругнуть -- так сгоряча,  
Коль рубнутъ -- так уж сплеча..."

вось, як харектарызуе сябе велікарос. Калі ён незадаволены існующым, дык яго абхоплівае зуда перавярнуць усё дагары нагамі. Такой рысай адзначвалася ўся чыннасць Пятра, гэта-ж бачым і ў сучаснасці. Абхапіць усё жыцьцё разам, зъяніць і вілікае і малае, пранікнуць далейшыя куткі жыцьця адною признанай формай, адмятаючы бяз ніякага жалю ўсё непадобнае -- ідэя ўсходу ува ўсіх яго палітычных, соцыяльных і духоўных кірунках.

Усходні чалавек лічыць, што жыцьцё павінна быць вызначаным, што у ім хаваецца нейкай адзінай праудзівай сутнасць, каторую і патрэбна вызначыць. Дзеля гэтага на ўсходзе ня можуць ужыць дэльце праціўнія ідэі; калі на заходзе барацьба вынікае толькі у асобыні часы агульнага спалоху і тады па ўсёй зямлі ідзе забойства, гараша вогнішчы з гэрэтыкамі і ворагамі, але потым, сунакоўшыся, варожыя кірункі мірна існуюць разам і знаходзяць кампраміс, згоду, — змаганье на ўсходзе ідзе да той пары, пакуль ня згіне апошні адкрыты вораг. Там кампрамісу няма, уступкі ня робяцца ні ў адной драбніцы. Дзеля гэтага, на ўсходзе адвею садзяць у турмы і зъневажаюць чалавека не за дзеі, а за тое, што ён голіць, або ня голіць бараду, або ня так, як трэба, носіць во-пратку. Усе драбніцы, усе абставіны жыцьця вымагаюць акрэсленія, вызначанасці. Ува ўсіх павінен быць адзін выгляд, адны пераконаныні, адзін погляд на жыцьцё. Гэтым тлума-

чыща дзіцячая самапэўнасць расейскіх камуністых, што яны усё жыцьцё пераробяюць на адзін капыл. Чувань, што яны лічачь неабходным стварыць сваю уласную рэлігію, каб і у гэтай галіне жыцьцё мела аднолькавы выгляд.

Такія жыцьцёвныя адносіны зусім незразумелы для заходу; ягоная культура, наадварот, усі вырасла на барацьбе з скрайнімі кірункамі, якія захадзелі абхапіць жыцьцё цалкам. У Зах. Эуропе на вытрымала спробы ідэя адзінай рэлігіі: каталіцтва не апанавала усіх краёу, а нарадзіла шмат пратэстанцкіх вучэнін, што далёка разыліся, як ад свайго карэння, так і паміж сабой. Не зрэалізавалася ідэя "Свяшчэнай Імперыі", хоць у працягу сърэдніх вякоў гэтае пытанье стаяла на чарзе. Імперыя рассыпалася на 5-6, неспадобных адзін на аднаго гаспадарсьвенных арганізмаў, разлучаных географічна і так сама разлучана пайшоўшых у сваім культурным жыцьці.

Такі лёс кожнай шырокай ідэі, якая хоча абхапіць усё жыцьцё: яе ў Зах. Эуропе затрусь, скрошиць, абшагніць тысячамі кампрамісаў. Яшчэ прыклад: эуропейскі соцыйалізм. Другі Інтэрнацыонал, разбурани жыцьцём, цяпер шукае службовае пасады у канцэлярыях капіталізму. Наагул, у палітычным жыцьці ў праціўнасці ўсходу, дзе ня можа загініць прынцып концэнтраціі улады ў адных руках, або у цара, або ў клясу, на заходзе ўся улада падзелена паміж уладаючымі клясамі, але ніхто ня мае поунасці улады і ня зусім адаптніць яе. Сіла эканамічнай таксама падзелена і уласнасці ў народным багацці зусім не пазбаўлены навет пролетарият, што зусім немагчыма для забітага, матарыяльна беднага ўсходняга пролетарыату. Акты і расейскіх шахтаў, а у часе вайны і гаспадарсьвенных пазычак куплялі французскія пролетары: кухаркі, пакаёўкі, швайцары, звоздыкі: вось чаму цяпер пасольства нацыяналізацыі расейскіх шахтаў і скасавання даўгую яны адчуваюць сябе пакрӯлжанымі гаспадарамі расейскага добра. Ангельскі работнік, можа ня ведаючы аб тым, карыстаў з эксплатаціі індуса-земляроба, кафра-быдлавода; карыстаў прыбыткамі імперыялістичнага вырабу і гандлю, каб палешыць свой дабрабыт: месь кватэру ў 3-4 пакоі, электрычнасць, газавую печ, піаніна, мягкія мэблі. Так само жыцьцё праціўлівае развицію скрайнасці, ставячы ім апор. Навет такая умеркаваная ідэя, як Ліга Народаў, раздзіўшыся ў Амэрыцы, на эуропейскім грунне пачярпела катастробу, дзеля таго, што здавалася залішне радыкатнай.

Трэба адзначыць, як цікавае зъявішча заходняга жыцьця, што разьбітае войска прыхильнікаў нейкай ідэі не складае свайгр аружжа, а, прыграушы бойку, пачынае існаваць, як звычайны агульна-грамадзкі фактар. Бачым, што па катастрофе каталіцтва, яно існуе і карыстае ў нейкай часткі грамадзтва пашанай і падтрыманынем. Наагул, варожыя кірункі шукаюць параманімія, ідуць на згоду, абязаюцца палтрымліваць адзін аднаго.

З гэтага выпльвае нейкі расны жыцьця, існаваныне шмат асобыніх, вічым ня звязаных часцін. Мір, як асобы, так і грамадзянства, ня звязаны нейкім аб"яднаньнем. Усё рассыпана, усё падзелена, варожа настроенае жыве разам, не прэтствуе. Да часу пакуль няма значнай перавагі, аснова зах. эуропейскіх адносін, кампраміс.

Х Х Х

Мы, беларусы, вагаліся паміж двумя культурнымі тыпамі, ня ведаючы да якога прылучыцца. Нам падабалася ўсходняя прастата, шчырасць, адпаведнасць выгляду вутранай сутнасці, якія вызначаюць чалавека ўсходу. Калі ён добры да каго, дык можа палажыць за яго сваю душу; калі ён кака, што любіць, дык ня зробіць ніякое прыкрасыці. Стажытны прыклад — кіеўскі князь Святаслаў: ён ніколі ня ужываў хітрасці, зрады. Ідуць на ворагау, падераджаю іх: "Іду на вы".

Гэта грунтоўная рыса ўсходу нам вельмі падабалася, але угледжваючыся ў жыцьцёвым

ставіны мы прыкметлі, што правесці яе цалкам у жыцьцё — немагчыма. Мы прыкметлі, што апрача манні карыснай можа быць і ёсьць яшчэ мана съятая. Ня толькі дзеля карысці і з прычынні із іх пабудзення, нельга называць сваіх ворагаў — ворагамі, а з прычынні грунтоунай ня выразнасці жыцьця, калі часта самыя простыя рэчы трудна называць іх уласнымі іменінамі. Прыклады на кожным кроку даводзяць нам аб гэтых. Не аб кожнай рэчы можна пэуна сказаць, ці любіш яе, ці не, ці добрая яна, ці благая. Вялікі абшар жыцьця застаетца нявыразным цёмным і толькі з вялікай тугой гэта шэрае можна называць белым, або чорным.

Тое, што заход уцяміу гэтую прауду, нам вельмі спада алася і было вельмі прынадна. Заходніе цвяроце пачуцьцё здавалася нам зусім адпаведным да сапраудных абставін жыцьця. З гэтага пачуцьця выльвае зах.эуропейская цар-пімасць да розных кірункаў людзкай думкі і яе праявау, з гэтага вынікае і тое вельмі прыемнае асабістасць захаваньне заходняга эуропейца, якое сваёй далікатнасцю так адзначае яго ад простага і грубага усходу.

Дык вось, нам вельмі падабалася і цягнула шчырасць і вызначанасць усходу, а з другога боку — большая об'ектынасць і болей чалавечасць захаваньне заходу. Жыцьцё вымагала сінтэзу, згарманізаванья абодвух кірункаў, але гэта, як убачым, зрабілася немагчымым.

У сваёй акрэсленасці кірунку, нахілу ўсё даводзіць да канчатку, усяму даваць адноўкавую форму, усход даводзіць да абсурду. Як драбніца, вышла і тое, што усход не прынаваў нас, як беларусаў, а вымагаў ад нас прынятца свайго усходняга выгляду, які, па усходнім разуменіні, быў абавязковым. "Славянскіе ручы сольются ў руском море" — вось як падгрунтовавалася абавязковасць абмаскалішча. З гэтага вынікае гвалт і ўціск нашай індывідуальнасці, з гэтага — гвалтуюне хаданьне аднішь наш твар. Яны ня ўцямілі, што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці.

Нашага вызваленія, нашага рэтурнку ад прымусу усходу мы чакалі ад заходу. Ен ішоу да нас з прыемнай усъмешкай на рожавых вуснах, і мы гістарычна пазнаёміліся з гэтым ласкавым выглядам. Прауда, нашым бліжэйшым заходам быў славяне, палікі, і заходнія уплыви ў іх спэцифічна-славянскія выразы, але ўсё-х гэта быў заход. Прынцып ня толькі ня лічыць шэрае чорным, але сцерагчыся і белае называць белым быў прыняты і нашымі суседзямі. І глыбокія народныя гістарычныя дасыледзіны навучылі нас, што калі заходні чалавек робіць вам прыемнасць, дык гэта ня знача, што з яго боку ня будзе прыкрасыці. Яго пашалунак съведчыць ня толькі аб прыхильнасці, але і аб магчымасці здрады, такія ужо глыбокія, народныя дасыледзіны.

Гэтая рыса заходу мочна адчувалася ў яго адносінах да нас. Ен прынёс нам найлепшыя іші: гуманістычныя, ліберальныя, дэмакратычныя, але разам з пекінскімі словамі заусёды зъмяшчаліся гвалт духоўны і эканамічны, экспленацыйны, ўціск, зънявага. Пекінскія слова і благія дзеі неяк дзіўна і незразумела для нас ужываліся у заходнім жыцьці.

Усход гвалціу нас ў імя шырокіх заданняў: у імя зыліцца ўсіх славянаў, у імя абыяднання пролетарыяту ўсяго сьвету. І гэта ня толькі адзнака маскалёў, а ўсяго усходу настул, бо навет адзін харвацкі паэт і той кака, што харваты абновяшчы сьвет, пойдуть на чале паўстання проці "гнілага заходу" і створаць вялікі ўсясьветны культурны сінтэз. А заход не такі, заход такой аблымкі ня зробіць: ен ведае няздолінасць, немагчымасць рэалізацыі такіх ідэй. Але практична адносіны да нас усходу і заходу розняцца толькі ў драбніцах: не пасутнасці, а толькі па колъкасці велічны. Усход адразу захоплівае шмат, заход — па сваёй далікатнасці — меней. Ніводзін эуропейскі імперыялізм не парадаеца ў сваіх замерах і плянах з маскоўскім інтэрнацыоналам, так сама

і Варшава ніколі ня квалілася на Москву, або Прагу, тады як Москва зусім шчыра ў сваім славянафільсціве хоча валодаць і Прагай і Варшавай і Белградам і Софіяй.

Затое заход — вялікі чалавек на малыя справы і яго здольнасці мочна адбіваюча на беларускай шыі. Польша ня верыць у сваё славянскае прызваныне, яе мэсыянізм — усходняга капыла, яго творца — беларус па крыві — Міцкевіч. Але для сапрауднага паліяка яго мары — так, пекінскія слова, а арганічна зразумелай і прыемнай польскаму сэру засталася "idea ja giełkojska", вельмі далёкая ад міцкевічускага мэсыянізму, толькі штурчна ім прыездобленая. Тут справа не ідзе аб усім съвеце, аб усіх славянах, не — Польша хоча быць "od morza do mogra".

І вось ідзе гвалт над нашымі душамі, бо мы прыпадкова апынуліся так сама паміж абодвумі морамі. Тут заход ідзе з усей жорсткасцю усходу: гвалт, прымус, зыдзек, вырываныне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.

Х Х Х

За даугія вякі гнёту і зыдзеку над нашай душой мы ўцямілі, што якую скuru сілком не нахінь чалавеку, ён застанецца незадаволены, бо заусёды ён захоча перш-на-перш быць самім сабой, чалавекам, а не замарожаным каталіком, або праваслаўным, выгаленым на адзін капыл рапейцам, ці палікам, прававерным буржуём, ці камуністым. У гэтых цесных мізэрных рамкі не усадзіць вялікай душы чалавека. Векавое дасьвядчэнне кажа нам, што вольнага развязанія нашага духу не запаўняе ні заходняя ні усходнія культура, бо яны абыятаюша ў формах гвалтуюнага, людаежнага мэсыянізму, і розынша між імі толькі ў назовах, лёзунгах, а іх апіскавчыя ланцугі — адноўкавы для нашага духу.

Трэба шукаць на другіх шляхах...

Каб запеўніць нашаму народу вольную творчасць ува ўсіх галінах жыцьця, трэба стварыць і адпаведныя, свае, беларускія формы жыцьця. Гэта-ж зусім ясна, але у съветлым імкненні духовага адраджэння хаваецца і вялікай небяспека: каб як замест чужацкіх мэсыянізмаў не стварыць свайго уласнага, каб як, знайдзенныя формы новага беларускага жыцьця, не зрабіліся для нас саміх вялікай турмой і зыдзекам. Бы на прыкладзе чужацкіх мэсыянізмаў мы бачылі, як страшэнна сціскавае жыцьцё атрымаўшай неакрэсленую уладу форма. З нашага высокага парыву індывідуальнага і народнага адраджэння ня створым-жа гвалту і енку ні для іншых, ні для саміх сябе: не павінна быць беларускага мэсыянізму. І у вялікім і малым, і для сваіх і чужых, ён — прымус, зыдзек і съмерць. Уласным коштам — мільёнамі съмерцяў, хваробы, нуды служылі мы чужацкім мэсыянізмам. Не на гэтай падставе збудуем нашу будучыню.

Трэба шукаць на другіх шляхах.

Трэба пазнаць, дзеля чаго сучаснае жыцьцё нашых суседзяў прыняло такія сціскавочныя, гвалтаўнічныя, бяздушныя формы.

ІГНАТ АБДЗІРАЛОВІЧ

(ПРАЦЯГ У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ)

## РЭДАКЦЫЯ УСЪЦЕШАНЯ

Паслухаўшыся нашага бюлетэня ды здаравага сэнсу, выдавецства "Мастацкая літаратура" нарэшце зъняло вэта зь лірыкі маладога Карла Маркса: праз тыдзень пасля выходу 3-га нумара "Супольнасці" класік у перакладзе В. Семухі зъявіўся ў кнігарнях. Съпяшайцяся набыць унікальнае выданыне — яно съведчыць аб перамозе дэмакратызациі на Беларусі.

НАШ АДРАС: МІНСК, 220050, АБАНЕНТНАЯ СКРЫНЯ

№ 224



ТАВАРЫСТВА

БАЦЬКАУШЧИНА (1918)



ЧАСОПІС "САКАВІК" (1947)

1. МАЛЮНАК "ЛАГОНІ"

2. БЕЛАРУСКІ КААЗРЭТАҮНА-ГАСПАДАРЧЫ САМАПОМАЧ 1934 / МАЛ. В. ДРАЗДОВІЧА /

3 БЕЛАРУСКАЕ СТУДЭНЦКАЕ ЗГУРТАВАНЬНЕ (1946)

4 БЕЛАРУСКІЯ СКАУТЫ (1947)

5 ЗГУРТАВАНЬНЕ БЕЛАРУСКАЕ МОЛАДЗІ БЕЛАРУСКАЕ СТУДЭНЦКАЕ ТАВАРЫСТВА У ЗША (1954)

6 ПЯЧАТКА 1-ГА НАРОДНАГА САКРАТАРЫЯТА БНР

7 ВАРИАНТ МАЛЮНКА "ЛАГОНІ"

8 БЕЛАРУСКАЕ /КРЫВІЦКАЕ/ КУЛЬТУРНАЕ ТАВАРЫСТВА 1МЯ ФР. СКАРНЫ / ПРАГА 1935 /

9 КАМІТЭТ СУВЯЗІ БЫЛЫХ БЕЛАРУСКІХ ВАЙСКОЎ-ЦАЎ / 1980 /

## ГАРТАЮЧЫ КЛАСІКАУ...

Кожны новы палітычны лідэр нашай краіны, прыходзячы да улады, абавінавачвау свайго папярэдніка ў адходзе ад ленінскіх прынцыпаў і абавязаў новую сапраудную эру ленінізму.  
Але, відаць, дарма нашыя кіраунікі дакаралі адзін аднаго...

Маркуйце самі.

1918 год, вясна, сусветная рэвалюцыя, на якую так спадзяваліся, не съпяшаеща і таму: "Пакуль у Германіі рэвалюцыя яшчэ марудзіць "разрадзіща", нашая задача — вучыцца дзяржаўнаму капіталізму немцаў, усімі сламі пераймаць яго, не шкадаваць дыктатарскіх прыёмаў для таго каб паскорыць гэтасе перайманьне яшчэ больш, чым Пётр паскараў перайманьне заходніх тваўвараўскай Русі, не спыняючыся перад варварскімі сродкамі барадзьбы супраць варварства." Дакладна гэтая х словаў Ленін паутарае і у 1921 годзе.

Напярэдадні рэвалюцыі, верасень 1917 году: "...вялікія буржуазныя рэвалюцынеры... Францы 125 гадоў таму зрабілі сваю рэвалюцыю вялікай праз тэрор супраць усіх прыгнітальнікаў, і памешчыкаў, і капіталістаў!"

А вось некалькі трэпных словаў пра свабоду друку: "Мы і раней казалі, што закрынем буржуазныя газеты, калі возьмем уладу у рукі. Цярпець існаваныне гэтых газет, значыць перастаць быць сацыялістам" /кастрычнік 1917 г./

Сацыялістамі бальшавікі засталіся, газеты закрылі. Треба было далей замацоўваць уладу. Але якім чынам?

"Навуковае памяшчыце дыктатуры язначае ні што іншое, як нічым не абмежавану, ніякімі законамі, ніякімі абсолютна правіламі уладу, якая забіраеца непасрэдна на гвалт" /1920 год/.

Красавік 1918, у працы Леніна "Чарговыя задачы Савецкай улады": "Ці наогул сумяшчальна прызначэнныя асобных людзей, якім даюцца неабмежаваныя паунемоцтвы дыктатараў, з карэннымі засновамі Савецкай улады...?" І тут жа х адказ: "...абсолютна віякай прынціповой супідречнасці паміж савецкім /г.з.н. сацыялістычным/ дэмакратызмам і выкарыстаннем дыктатарскай улады асобных людзей няма."

У 1918 годзе былі створаны прамысловыя суды, і ужо 1 красавіка 1918 на паседжаныні ВСНХ Ленін сказаў: "Што ж тычыцца карных мер за незахаваныне працунаў дысыпліны, то яны павінны быць больш строгімі. Неабходна кара аж да турэмнага зняволення. Зваленіне з завода таксама можа быць, але характар яго цалкам зъмяніцца. Пры капіталістычным ладзе зваленіне было парушэннем грамадзянскай зыдзелкі. Зараз пры парушэнні працунаў дысыпліны, асабліва пасыль увядзенія працунаага абавязку, учыненіца ужо крымінальнае злачынства, і за гэта павінна быць пэунае пакаранье".

У той жа час з'яўляючыся і канцэнтрацыйныя лягеры, і спэцыяльныя пастановы-інструкцыі па іх дзейнасці.

"Даручыць Склянскаму, Маркову, Пятроускаму і Дзяржынскаму неадкладна арыштаваць некалькіх члену выканкомау і камбінау у тых мясцовасцях, дзе расчистка сънегу вядзеша не зусім здавальняюча. У тых жа мясцовасцях узять заложнікаў з сялян з тым, што, калі расчистка сънегу як будзе праведзена, яны будуть расстраляны. /з пастановы аб праве вынісання прысудаў ВЧК і рэвалюцыйнымі трывналамі. 1919 лісты/

Зь ліста т.Фёдараву 9 жніўня 1918г.: "В Ніжнем, явно, готовіцца белогвардейскіе восстание. Надо напрочь все сілы, составіць тройку диктатораў /Вас, Маркина и др./, навесці тот час массовы террор, расстрэляць і вывести секты проститутоў, спаиваючых солдат, бывших офицероў и т.п.

Ни минуты промедління..."

Надо дзеўствовать вовсю: масовыя обыски. Расстрэлы за храненіе оружия. Массовы вывоз міншевікоў і ненадёжных".

Тэлеграма у Саратаву, т.Пайкесу:

"...расстрэльваць.../нікога не пытаючи i

не дапушчаючы ідыёцкай валакіты..."/22 жніўня 1918/.

У Прэзіднум Маскоўскай Рады рабочых і сялянскіх дэпутатаў:

"Дорогие товариши! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только калабризные барышни и глупенькие russkie интеллигенты.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от находящегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие" /12 кастрычніка 1918/.

Максіму Горкаму у адказ адносна арышту інтэлігэнцыі: "Короленко ведь почти меньшевик. Халкий мешанин, пленённый буржуазными предрассудками". "Нет, таким "талантам" не грех посидеть недельки в тюрьме". "Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и её пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно" /15 верасьня 1919/.

З пастановы СТО аб узмажненні пакарання за парушэнне правілаў карыстання чыгункай 15 красавіка 1921 г.: "Асобы, якія едуць на парвозах і тармазных пляноўках падлягаюць неадкладнаму арышту і накіраванню у мясцовы ЧК на прадмет далейшага накіравання іх у канцэнтрацыйныя лягеры тэрмінам да 5 год".

Смольны, Зімоўеву:

"Знакаміты фізіёлаг Паулау просіша за мяжу. Аппусцыць за мяжу Наулава наурад ці рапцянальна, таму што ён і раней виказваўся у тым сэнсе, што будучы праудзівым чалавекам, ня зможа, калі узынікнучы адпаведні размовы, ня выказаша супраць Савецкай улады і камунізму у Pacii.

Тому пажадана было б, як выключэнне, даць яму звышнормальны пайк" /25 чэрвеня 1920/.

"Прашу вас сабраць нараду наркомаў — аб аздарауленыні заводу і забрык шляхам скарачэння колькасці едакоў" /12 красавіка 1921/.

Савету Працы і Абароны:

"Марудна абарылі заказ на водны турбінны!... Гэта абураўльна! Абавязкова знайдзіце вінаватых, каб мы гэтых паскүднікаў маглі згнаць у турме" /13 верасьня 1921/.

Нефрака прафэсар Ціхвінскі, кіраунік петраградзкіх лібаратараў Галоунага нефцяного камітету. Адной фразы Ільіча было дастаткова: "Ціхвінскі не выпалкова арыштаваны: хімія і контррэвалюцыя не выключакі адзін аднаго" /верасень 1921/. Расстрэляны у тым жа годзе.

У Галоуне ўпрауленыне вугальнай прамысловасці:

"Есьць некаторыя сумненіні ў метагоднасці выкарыстання урубавых машын. Той вытворчы эффект, якога чакае ад прымянення урубавых машын т.Лятакоў відавочна перабольшаны. Кіркай лепш і танней" /жнівень 1921/.

Пачынаеца выгнаныне прафэсур.

Каменеву і Сталіну:

"Звольніць з МВТУ 20-40 прафэсараў. Яны нас воліць за нас" /21 лютага 1922/.

1922 год. Ленін піша Курскаму: "т.Курскі!.../ Дасылаю Вам накід дадатковага параграфа Крымінальнага Кодекса. /.../ Асноўная думка, спадзяюся, ясная, нагледзячы на ўсе недахопы чарняка: адкрыта выставіць прынцыпавае і палітычна праудзівае /а як толькі юрдычна-вузкае/ палажэнне, якое матывуе сутнасць і апрауданне тэрору, якое неабходнасць, якое межы. Суд павінен не ліквідаваць тэрор; абяцаць гэта было б самападманам, а аргументаваць і узаконіць яго прынціпова, ясна, бяз фальшу і без прыхарашвання. Фармуляваць траба як мага шырэй, бо толькі рэвалюцыйная правасыядомасць і рэвалюцыйнае сумленыне паставіць умовы прымяненія на справе, больш ці менш дырака.

Варыант I.

Прапаганда, альбо агітация, альбо ўздел у арганізацыі, альбо садзеяльныне арганізацыям, што дзейнічаюць /прапаганда і агітация/ у кірунку дапамогі той частцы міжнароднай буржуазіі, якая не признае раўнапраўя камуністычнай сістэмы,

што прыходзіць на зъмену капіталізму, караеща вышэйшай мерай пакарання, з заменай, у выпадку зъмежчальных віну акалічнасьця, пазбаўленнем свабоды альбо высылкай за мяжу...". У будучым знакаміты 58 артыкул.

на заканчэнні — два нягромкія акорды.  
Першы зь іх выклікае сълёзы, другі — таксама.  
т. Уншліхту:

"Талоснасьць рэвалюцыйных трывуналаў /ужо/  
не абавязковая. Склад іх узмацніць Вашымі людзь-  
мі, узмацніць іх усялякую сувязь з ВЧК, узмац-  
нішь хуткасць і сілу іх рэпрэсій. Перамоўце з  
тадыншым, пакажце яму гэты ліст" /ЗІ студзеня  
922/.

т. Каменеву:  
"Ці ня можаце Вы паклапаціша, каб пасадзілі кветкі на могіле Інэсы Аршанд?" /24 красавіка 1921/.

Публікуючы гэты артыкул, мы калышталіся  
матар "яламі аднаго з нашых карэспандэнтаў, а  
таксама публікацый В.Ярафеева у газэце "Со-  
гласие" № 5, 1989г.

Некаторыя цытаты пададзены без перакладу,  
з тым, каб чытач лепш адчуу сваеасаблівасьці  
стылю Уладзіміра Ільіча Леніна.

# ПЕСНЯ ЗЪ МІНУЎЩЫНІ

Не зусім традыцыйная для апошняга пакалення беларусаў песня. Аутар — малады бард з Воршы Андрэй Мельнікаў — нядаўна пачаў гаварыць ды пісаць па-беларуску, таму натуральна, што ў вершах ёсьць пэўныя мсюнныя хібы. Але самае каштоўнаге, на нашую думку, у гэтай песні — цэльнасць мэлёды і словаў, эмоційнасць, нечаяннасць і караткевіцае ўцчуваўшыне гісторыі, минуулічны.

Над краінай -- хмэры, хмэры...  
Крыкнеш гучна — глухе, глухе...  
Нашня надзеі-мары  
Замятае завіруха.  
Жах у чалавечым сэрик.  
Цемре у краі даугачасна.  
Толькі у тваім вакенцы,  
У ім адным, съязтло на згасла.

Выйдзі, ясна панна,  
Выйдзі, мая кахана.  
Я цябе чакаю ў парку,  
І са мною мae коні,  
Што па снезе ад фальварку  
Да няздрадзіушага войску  
Панясунь нас шпарка-шпарка,  
І ніхто нас не дагоніць.

Цера з пожні, цере з пушчы,  
Міма вёсак, міма вежаў,  
Міма замкаў старых  
Да мясьцін, дзе нас сустрэнуць,  
Да мясьцін, дзе падтрымакі  
Нашы сябрн-аднадумцы  
З усёй Рэчы Паспалітае.

На расьцерзанай Айчыне  
Чужаземны Войскі рышчуць.  
Крумкачы спраўляюць трызну,  
Але зьнікнуть папялішчы.  
Незалежнасці паходня  
У нас і гэнар, і сумленъне.  
Пад харугвамі з "Пагоняй",  
Пад съягамі "Адраджэння".  
  
Прыдзем, ясна ланна,  
Прыдзем, мяя кахана,  
З нашым войскам незалежным  
Да сваёй зямлі адзінай.

Вернем лясы і паркі,  
Вернем свае фальваркі.  
І калісьці непазъбежна  
мы адродзім усю краіну.

Нашы маёнткі ў пушчах,  
Нашы вёскі, нашы вежы,  
Нашы замкі старажытныя.  
Ад Балтыку і да Крыму,  
Да мясьцін, дзе падтрымаюць  
Нашы сябры-аднадумшы  
З усёй Рэчы Паспалітае.

Handwritten musical score for a solo instrument, likely flute or recorder, featuring five staves of music with lyrics in Russian. The music is in common time, treble clef, and includes various note heads and rests. The lyrics describe a scene of a woman in a red dress, a boy in a blue coat, and a small dog.

Handwritten musical score for a solo instrument, likely flute or recorder, featuring five staves of music with lyrics in Russian. The music is in common time, treble clef, and includes various note heads and rests. The lyrics describe a scene of a woman in a red dress, a boy in a blue coat, and a small dog.

Handwritten musical score for a solo instrument, likely flute or recorder, featuring five staves of music with lyrics in Russian. The music is in common time, treble clef, and includes various note heads and rests. The lyrics describe a scene of a woman in a red dress, a boy in a blue coat, and a small dog.

Handwritten musical score for a solo instrument, likely flute or recorder, featuring five staves of music with lyrics in Russian. The music is in common time, treble clef, and includes various note heads and rests. The lyrics describe a scene of a woman in a red dress, a boy in a blue coat, and a small dog.

**«СОРАМНА НЕФАРМАЛАМ...»**

Нядзяна падбачіў съвет 6-ты нумэр беларус-камсунай "Беларускай трибуны". Я і раней скептычна ставіўся да гэтага выдання, бо ягоны ўзровень не падымаусі вышэй перадрукав з розных кркніш і спрэдзальнай хронікі. Але гэты выпуск выклікаў проста рбурэнье. Цяпер рэдакцыя замахнулася ў сваім шырпаратрэбе на нашук гістарычную спадчыну. Першая падборка — гэта акуратна перадрукаваны артыкул з часопіса "Крывіч" № 1/7/ за 1924 г., які быў зъмешчаны на 87—88 старонках пад псэуданімам В.Л-скі. Не, прапрашаю, я памыліўся, не акуратна перадрукаваны, а хутчэй жудасне пакрэмзаны з тым, каб упліцьчыць яго ў рамкі "выдання". У выніку атрымалася неіхая макуха, у якой траціце навуковы і дакумэнтальны падыход ёутара. Такі зъня-вечаны твор на варты падпісу В.Ластоўскага.

Акрамя таго, рэдакцыя палічыла магчымым самабітную мову аўтара замяніць "сучаснай нефармальнай". Пэўна пачынаць знаёміць чытача з В.Ластоускім трэба ня з гэтага адварванага ад часу артыкула. У таго ж аўтара ёсьць больш значныя творы. Весь што у 1913 г. пісаў пра Ластоускага Максім Багдановіч: "Власт надрукаваў усяго 3-4 рэчы, але кожную можна ўзяць за прыклад, які трэба пісаць?".

Мне здаецца "трыбунасты" праоста ня здолеці падысьці да працы больш сур'ёзна, чым абрэзілі ня толькі Лястасускага, але і нас, чытачоў.

Яшчэ большэ абурэнъне выкліку пададзены "жыццяпіс". Сорамна неформалам у якасьці галоунай крыніцы браць БелСЭ, выдадзеную у 1972г. Ды яшчэ там, дзе гута рка ілзе пра беларускі буржуазны нацыяналізм. Рэдакцыя беясаромна зрабіла перадрук, зьмяніўшы толькі сэнс некаторых слоў на адваротны. Вэсь прыклад: на старонцы

267 б-га тома БелСЭ чытаем: "Ластоускі Вацлау Іссынавіч /20.10.1983, фальварак Калеснікі і Ізіенскага пав. Віленскай губ. — 1935/, гісторык і публіцыст, адзін з ідэёльяту беларускага нацыяналізму. Э́з сям" і дробнага арандатара". А вось як гэты кавалак падае "трыбуна": "Нарандзіўся у фальварку Калеснікі і Ізіенскага павету Віленскай губэрніі у сям" і дробнага арандатара. Гісторык, публіцыст, адзін з ідэёльяту беларускага нацыянальнага руху.".

Інакш, як крадзежам гэта не назавеш.

Алесь Інкін.

## БУЧЫМСЯ МОВЕ

У якіх выпадках назоунікі мужчынскага роду э́чтый асновай у родным склоне адзіночнага ліку маюць канчатак *-а/я/*, а у якіх выпадках — канчатак *-у/ю/*?

I. *-а/я/* маюць назоунікі, якія азначаюць прадметы непадзельныя. Частка іх ня можа звацца імем цэлага прадмету:

- a/ прадметы жывия: сына, брата, ката, зубра;
- b/ дрэвы, расліны: дуба, клёна, васілька, аука, пня, сланечніка;
- v/ рэчы й прылады: спытка, стала, бота, тэлевізара;
- g/ назэвы частак цела: локня, пальца, ілоа, языка /але твару/;
- d/ назовы месячнага дзён тýдня: кастрычніка, сьнежня... шанцеля, аўтарка...
- e/ назэвы мернү, грэстай: мэтра, літра, рубля;
- ж/ тэрміны /асабліва з сутікам *-нік/*: дзея-слова, назоуніка, дзейніка...
- z/ памяншальныя: лясочка, кавалачка, садочка.

II. *-у/ю/* ставіша ў назоуніках мужчынскага роду, калі яны азначаюць прадметы падзельныя:

- a/ назэвы рэчывау, матар"ялау і зъявау прыроды: пяску, цемэнту, цукру, вугалю, дажджу, туману, агню, дыму, грому, ветру;
- b/ разумовыя /абстрактныя/ паняцці: клопату, розуму, болю, жалю, суму, страху, голасу, запалу, поступу, факту, друку;
- v/ прадметы зборныя: люду, на тоупу, народу, лесу, гаю;
- g/ у назоуніках іншамоўнага паходжання: да-кумэнту, тому, плячу, інстытуту, Мадрыду, Парыжу, Рыму;
- d/ у тыхіх слоўах, як: краю, съвету, съледу.

I. Некаторыя назоунікі могуць мець канчатакі *-а/я/*, і *-у/ю/*: з маста — з мосту; калі дуоа /дрэва/, але: стол з дубу /матар"ял/.

II. У геаграфічных назоўках у адных выпадках дазваляеца канчатак *-у/ю/*, у другіх — *-а/я/*, а у трэціх тыя й тыя: зь Менску, Слуцку, Полацку, але з Барысава, зь Міра, з Гомелю й Гомелем.

Ад рэдакторы: Мова павінна быць чистая і пісьменная. У гэтым сэнсе "Супольнасць" падзяляе думку публікаткі студэнтаў Канфадэрацыі Беларускіх Суполак "Студэнцкая думка". Мы і на-далей будзем зъмяшчаць моўныя гутаркі у разь-дзеле "Бучымся мове".

## ЗВАРОТ ДА СУМЛЕНЬНЯ

Вайсковец, кім бы ты ня бы: афіцэр ці шаранговы; зъякога б ты народу ня выйшау, за-думайся на хвіліну... шчырую размову прапануе табе афіцэр Узброеных Сіл, г.зн. такі ж як і ты.

Пачнем з прынцыпу пабудовы войска. Чаму


ты служыши на Беларусі?! Чаму не знайшлюся табе мэйсца на твай Башыкаўшчыне? Ці ня лепей табе было б служыць на зямлі тваіх башыкоў, дзе й ты сам нарадзіуся?! Менавіта таму цябе і заслалі далей ад роднай хаты, као тут ты бы чужынцам! Хай гэтае слова ня крнудзіцца цябе. Але ж ці стау бы грузін-вайсковец бязылітасна секчы сваіх братоў грузінаў? Наурад ці тэк! Усё гэта добра ведалі тыя, хто зацьвярджаю "экстэрнтарызму" прынцып пабудовы войска! Спасылаючыся пры гэтым, што такі прынцып будзе садзейнічаць выхаванню у кожным з нас інтэрнацыоналіста. Гэта былі слова. На справе атрымалася, што вырошчваюць з нас манкурт!

Пры усім гэтым ніводзін разумны чалавек на Беларусі не назаве цябе акупантам. Есё разумеюць: ня ты у гэтым павінны. Дык калі ёсьць у цябе сумлены, — ня стань паслухмай дубінкай у руках тых, хто давёў краіну да крызісу, хто проста фізічна няздолыны нешта пераисэнсаваць. Зараз ты разам з намі дзеліш забруджаныя радыёнуклідамі паветра ды харч... За што беларусам такая доля, за ветлівасць і дарозычлівасць?! Ты гэта ўсё і сам ведаеш. Дык ці узлыменша ў цябе рука на тых людзей, якія стварылі БНФ?

Ты спамлешся на загад. Але ж, згодна інструкцыяу таго ж Міністэрства абароны Савіса, асаба, што выканала загад, які прывёў да цяжкіх вынікаў /напрыклад: чалавечых ахвяраў/ можа быць прыцягнутая да адказу. У той жа час Вайсковы Статут патрабуе выканання загаду у любым выпадку.

Загад загадам, але ці не закатуе цябе по-тому уласнае сумленье?!

На даручэнні Вольнага Згуртавання Вайскоўцу /Менск/ Алесь Лісяні.



Рад-У: Рэкамэнду — ідэальны сродак дэмакратызацыі грамадзтва.

Сак-У: Та-ак, цудоўная рэч... Мы з таварышамі даuno меркавалі каб набыць партню для Беларусі.

\* \* \*

"235, ... ну, скажам 270" — выляцела раптам з вуснаў ... Старшыні Вярховнага Савету БССР І.Я.Навуменкі пры падліку галасоў пад час апошняе сесіі.

Адзіная недарэчнасць у гэтым узоры "беларускага парламэнтарызму" — гэта не адключае у час мікрофон.